

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ І КРЫНІЦЫ ПА ГІСТОРЫ ПХРАМАЎ ПРАПАДОБНАЙ ЕЎФРАСІННІ

Г.М. ЛАБОХА

(Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, Мінск)

Праведзены аналіз крыніцазнаўчай базы, якая датычыца агульных этапаў станаўлення, умоў існавання і дзеінасці праваслаўных храмаў на Беларусі ў цэлым і непасрэдна храмаў прападобнай Еўфрасінні на тэрыторыі Полацкай епархіі. Пададзены кароткі гістарыяграфічны нарыс узвядзення і развіцця помнікаў культаўага дойлідства, прысвяченых полацкай ігуменне Еўфрасінне.

У вывучэнні гісторыі ўзвядзення і існавання храмавых будынкаў на тэрыторыі Полацкай епархіі былі зацікаўлены даследчыкі розных эпох. Наяўныя ў дадзенай вобласці даследавання крыніцы можна ўмоўна падзяліць на трох перыяды: дакастрычніцкі, савецкі (з 1917 да канца 1980-х гг. XX ст.) і сучасныя даследаванні апошняга дзесяцігоддзя XXI ст.

Царкоўна-канфесійная тэматыка трывала заняла сваё месца ў навуковых пошуках айчынных даследчыкаў з другой паловы XIX ст. З таго часу былі вызначаны прыярытэтныя напрамкі даследаванняў, у тым ліку – вывучэнне гісторыі праваслаўнай царквы. Сярод даследаванняў XIX ст., якія ўскосным чынам закранаюць гісторыю дзеінасці манастыроў і храмаў Полацкай епархіі, можна вызначыць працы-нарысы М.В. Без-Карніловіча «Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии» [4], А.П. Сапунова «Река Западная Двина: историко-географический обзор» [27], «Памятники времен древних и новейших в Витебской губернии» [25].

Першасны аналіз гісторыі Спаскага манастыра прысутнічае ў працах У. Альбіцкага [1], М. Дуброўскага «Полоцкая Спасо-Евфросиньевская женская обитель» [11], А.М. Семяноўскага «Белорусские древности» [31], А.П. Сапунова «Полоцкий Спасо-Евфросиньевский девичий монастырь» [26] і «Очерк исторических судеб православия и русской народности в Белоруссии вообще и Полоцкой епархией в частности» [24] і інш.

Творы даследчыкаў дакастрычніцкага перыяду, у першую чаргу, засяроджаны на архітэктурна-мастацкім вырашэнні і асаблівасцях гістарычнага развіцця сусветна вядомай царквы Спаса Праабражэння. Гісторыя славутага твору дойліда Іаана звязана з асветніцкай дзеінасцю яго непасрэднага данатара Полацкай княжны-кніжніцы Еўфрасінні.

Так, у 1910 г., у сувязі з пераносам святых мошчаў прападобнай Еўфрасінні ў заснаваны ёй храм Спаса Праабражэння, было выдадзена некалькі брашур-нарысаў М. Зорына «Преподобная Евфросиния, княжна Полоцкая», «Минувшее и настоящее г. Полоцка» [12]. Падчас ўрачыстага паседжання брацтва 27 мая 1910 г. у гонар «положения св. мощей» віцебскі даследчык полацкіх царкоўных старажытнасцей А.П. Сапуноў прысвяціў «Очерк исторических судеб православия и русской народности в Белоруссии вообще и Полоцкой епархией в частности» [24].

Такім чынам, змест тагачасных літаратурных крыніц робіць акцэнт на паэтапным раскрыці жыццяздзеянасці Пропадобнай праз вызначэнне непасрэдных вынікаў яе творчай актыўнасці. Сам факт існавання «Цёплай» царквы ў межах Спаса-Еўфрасіннеўскага комплекса калі і пазначаўся некаторымі аўтарамі (А.П. Сапуноў, А.М. Семяноўскі), то мімаходзь: як адносна малады будынак (1847 г.), храм не вытрымліваў «канкурэнціў» з цэнтральнай восьцю манастырскай забудовы Спаса-Праабражэнскай царквой.

Што датычыць звестак аб гісторыі заснавання і развіцця астатніх храмавых пабудоў, прысвяченых Еўфрасінне Полацкай (вв. Сакалішча, Росіца, Бароўка), інфармацыя падаецца дастаткова фрагментарна і схематычна. Напрыклад, у «Памятнай книге на 1884 год Віцебскай губернії», былі змешчаны кароткія вытрымкі аб часе ўзнікнення Росіцкай Свята-Еўфрасіннеўскай царквы і яе непасрэднымі данатарамі пабудовы пане Іосіфе Лапацінскім.

У пачатку ХХ ст. выходзіць шэраг работ настаўніка Віцебскай Духоўнай семінары Д.І. Даўгяля [9, 10]. У першым даследаванні «Памяці настоятельницы Полоцкого Спаса-Евфросиньевского монастыря игумении Евгении (Говорович)» [9] Д.І. Даўгяля асвяляе асноўныя напрамкі стваральнай дзеінасці ігуменні Яўгеніі (1878 – 1900 гг.) па адраджэнню і захаванню архітэктурных помнікаў старажытнага ансамбля. Асноўны аўтарскі труд «Полоцкая епархія к 1903 году» [10] змяшчае цікавыя статыстычныя звесткі аб усіх манастырах і храмах Полацкай епархіі, назапашаных царкоўнымі ўстановамі капіталах, іх эканамічным становішчы.

Варта адзначыць, што даследаванні першага перыяду не пазбаўлены наяўнасці пануючых у тагачасным грамадстве палітычных догмаў, шчыльна звязаных з цесным узаемадзеяннем Царквы і Дзяржавы.

У савецкі перыяд (1917 – 1991 гг.) у сувязі з абавязчынам прынцыпаў аховы і рэстаўрацыі помнікаў дойлідства вывучэннем гісторыі і архітэктуры храмавых пабудоў і манастыроў з'яўляліся ў асноўным археолагі: М.П. Брунаў, М.К. Каргер, І.М. Хозераў і інш. Так, у кантэксце даследчыцкіх работ пазначаных аўтараў галоўны акцэнт быў зроблены на вывучэнні спецыфічных рысаў архітэкtonікі Спаса-Праабражэнскага храма і захаваўшыхся фундаментаў Свята-Георгіеўскага храма. У 20-я гады ХХ стагоддзя М. Брунаў і І. Хозераў падчас даследавання Спаса-Праабражэнскай царквы прапанавалі яе схематычную рэканструкцыю, а на працягу 1946 – 1947 гг. архітэктурны помнік дэтална даследаваў Я. Ашчэпкаў. У 1976 г. у працэсе далейшага вывучэння Спаса-Праабражэнскай царквы савецкімі навукоўцамі П. Рапапортам і Г. Штэндарам было выяснетлена, што гэта

Гісторыя

старажытная пабудова захавалася амаль цалкам у сваім першапачатковым выглядзе з некаторымі змяненнямі ў аб'ёмна-прасторавай кампазіцыі вянчаючых мас. У сваю чаргу, раскопкі, дэтальна праведзеная экспедыцыяй пад кірауніцтвам прафесара М.К. Каргера на працягу трох палявых сезонаў (1961, 1962, 1964 гг.) і працягнутая ў 1976 г. прафесарам П.А. Рапапортам датычыліся вызначэнню архітэктурна-мастацкага вырашэння храма-пахавальні полацкіх епіскапаў (XII ст.).

У сваю чаргу, «Цёплай» царква, як і астатнія вясковыя Свята-Еўфрасіннеўскія храмы, не атрымалі нават мінімальны ўвагі з боку даследчыкаў. У паведамленні ад 20 жніўня 1920 г. Полацкай уезднай камісіі па ахове помнікаў даўніны і маствацтва Полацкаму аддзелу народнай адукацыі «Цёплай» царква прападобнай Еўфрасінні вызначаецца членамі камісіі як помнік пачатку XX ст., які не мае асаблівой гісторыка-культурнай каштоўнасці. Будучы скіраванымі на разгляд архітэктурна-мастацкага вырашэння асноўных, найбольш выбітных помнікаў беларускага сакральнага дойлідства, працы савецкага перыяду пакідалі па-за межамі даследавання мястачковыя прыходскія храмы.

Постсавецкі перыяд (з пачатку 1990-х гг.) характарызуецца ростам зацікаўленасці з боку даследчыкаў да вызначанай тэмы. У перыядычным друку з'яўляеца шмат публікаций, прысвечаных пытанням гісторыі праваслаўнай царквы, яе ўзаемадносінам з дзяржавай і значнасці ў духоўным жыцці людзей. На жаль, абагульняючае манаграфічнае даследаванне па гісторыі забудовы і планавання Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ў рэтраспектыве часу на сённяшні дзень пакуль не выдадзена. Як ужо адзначалася вышэй, на працягу трох перыядоў вывучэння пазначанай проблемы ўвага даследчыкаў была прыцягнута да асобных помнікаў архітэктурнага ансамбля, а таксама вызначальных адметнасцей іх архітэктурна-мастацкага вырашэння (Д. Сараб'янаў [28], В. Слюнчанка [32], А. Сяліцкі [30] і інш.).

Вядома, такі старажытны помнік як царква Спаса Праабражэння (1128 – 1159 гг.) заслугоўвае самай пільнай увагі з боку даследчыкаў. У той жа час нельга нівеліраваць значэнне астатніх архітэктурных аб'ектаў комплекса. На пароўнальная невялікай тэрыторыі манастырскага ансамбля захавалася трох сакральныя пабудовы, якія былі вырашаны ў трох розных стылях і напрамках. Узятыя разам, яны ствараюць своеасаблівую карціну развіцця царкоўнай архітэктуры ў розныя гістарычныя перыяды. Страты нават аднаго з іх негатыўна адбілася на існаванні ўсяго Спаса-Еўфрасіннеўскага жаночага манастыра.

Пастсавецкім выданням уласцівы новыя, каардынальна адрозныя ад папярэдняга перыяду, погляды і становічае стаўленне да вывучэння канфесійнай гісторыі краіны, у прыватнасці – Полацкай епархii. Гісторыя манастыроў і храмаў прадстаўлена ў даследчай працы Г. Шэйкіна «Полацкая епархiя» [40], Т. Габрусь [7].

На працягу сярэдзіны 90-х – пачатку 2000-х гг. была выдадзена вялікая колькасць багата ілюстраваных даведачных і энцыклапедычных твораў, прысвечаных як асобным храмам Полацкай епархii, так і манастырскім ансамблям – Бельчыцкаму Барысаглебскуму, Спаса-Еўфрасіннеўскому манастыру, у прыватнасці. Адразу заўажым, што большая частка такіх работ насіла навукова-папулярныя характеристы. Змест твораў такога кшталту ў большай ступені апісальны, чым навуковы: сутнасць схематычна выкладзенага матэрыялу зводзіцца да «дарожных нататак» ці да калекцыі фотаработ нейкага мастака. У першым пункце – дарожныя гісторыі толькі аздабляючыя апісаннем помнікаў, а ў другім – маствацкай каштоўнасць здымка часта дамінуе над значэннем яго для гісторыі.

Неабходна ўзгадаць шэраг перыядычных публікаций, прысвечаных гісторыі развіцця, сучаснаму становішчу і проблемам рэканструкцыі помнікаў Спаса-Еўфрасіннеўскага жаночага манастыра (артыкулы Т. Антонавай [2], А. Барун [6], М. Пішчулёнак [19, 20, 21], Н. Старковай [34, 35] і інш.).

Публістычныя нарысы аб праваслаўным жыцці Верхнядзвіншчыны і непасрэдна гісторыі мясцовых культавых помнікаў выкладзены ў раённай газеце «Дзвінская праўда» [22, 36]. У сваю чаргу, абласны друкаваны орган «Віцебскі рабочы» змяшчае шэраг артыкулаў, прысвечаных актуальным падзеям у жыцці Полацкай Спаса-Еўфрасіннеўскай абіцелі і непасрэдна мясцовых Свята-Еўфрасінневых храмаў у межах Полацкай епархii [8, 37, 38].

У энцыклапедычных выданнях змешчаны артыкулы В.В. Церашчатавай, Т.І. Чарняўскай [39], А.А. Ярашэвіч [41], А.А. Трусава і інш. Аглядны калектывны нарыс (1999 г.) даследчыкаў В.В. Церашчатавай і Т.І. Чарняўскай быў прысвечаны асноўным этапам у гісторыі забудовы і планавання Спаса-Еўфрасіннеўскага ансамбля і «Цёплай» Свята-Еўфрасіннеўскай царкве, у прыватнасці. Энцыклапедычны артыкул, складзены А. Ярашэвіч (2001 г.), таксама змяшчае інфармацыю аб архітэктурна-маствацкім вырашэнні «Цёплай» царквы як аднаго з трох сакральных помнікаў манастырскага комплексу.

Энцыклапедычны даведнік А.М. Кулагіна «Праваслаўныя храмы на Беларусі» [14] (2001 г.) ставіць мэтай адлюстраваць поўны спіс храмавых пабудоў праваслаўнага культу, узведзеных на тэрыторыі Беларусі. Даследаванне ўтрымоўвае сіслія звесткі аб архітэктурна-маствацкім вырашэнні храмаў і адметных этапах у рэтраспектыве іх развіцця (пазначаны даты пабудовы, рамонтна-рэстаўрацыйных работ, разбурэння/знішчэння сакральных помнікаў). Да прадстаўленага матэрыялу трэба ставіцца крытычна: далёка не ўсе звесткі, якія непасрэдна датычыліся гісторыі Свята-Еўфрасіннеўскіх храмаў у Полацкай епархii знайшлі аргументаванае пацвярджэнне падчас нашага даследавання. Так, Бароўскі Свята-Еўфрасіннеўскі храм, памылкова занесены даследчыкам у спіс страчанай спадчыны, паспяхова дзейнічае з 1992 г. як праваслаўны культавы будынак.

Другое багата ілюстравана архіўным і натурным матэрыяламі даследаванне прафесара А.М. Кулагіна «Эклектыка: Архітэктура Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX стст.» [15] адлюстроўвае спецыфіку архітэктурнага вырашэння Росіцкага Свята-Еўфрасіннева храма, збудаванага па чатырохчастковому канону ў руска-візантыйскім стылі. Аўтар вызначаў плеяду дойлідаў У.Ф. Коршыкаў, У.А. Срака, Ф. Афанасьев і інш.), якія тварылі ў неавізантыйскім «штылі», і географічныя накірункі размяшчэння іх твораў. Так, супаставіўшы матэрыялы рэгіянальнага друку пачатку XIX ст. і даследавання А.М. Кулагіна, мы прыйшлі да высновы аб «двойным» аўтарстве губернскага архітэктара У.Ф. Коршыкаў, які першапачаткова ўзвёў Свята-Крыжаўзвіжанскае сабор (1893 – 1897 гг.) у ансамблі Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра, а пасля ўзяўся за праектаванне Свята-Еўфрасіннеўскай царквы ў в. Сакалішча (1902 г.) [26].

Навуковае даследаванне І.М. Слюньковай «Монастыри восточной и западной традиций: наследие архитектуры Беларуси» [33] (2002 г.), падрабязна асвятляе этапы станаўлення і гісторыі існавання помнікаў Спаса-Еўфрасіннеўскага ансамбля. Аўтар разглядае храмы манастыра (Свята-Крыжаўзвіжанскае сабор, Спаса-Праабражэнскі і Свята-Георгіеўскі храмы, «Цёплая» Свята-Еўфрасіннеўская царква) як свайго роду аўтаномныя незалежныя адзінкі з уласным вектарам развіцця.

У 4-томным абагульняючым даследаванні А.І. Лакотка «Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і ёўрапейскім кантэксце» ўпершыню раскрыта нацыянальная разнастайнасць архітэктуры эклектыкі і мадэрна на Беларусі, дзе шчыльна звязваліся стылявыя рысы архітэктуры Усходу і Захаду Еўропы. У трэцім томе пазначанага выдання [3], які непасрэдна датычыцца пазначанай праблематыкі артыкула, друкуюцца шматлікія раней невядомыя звесткі і матэрыялы па храмавых помніках беларускага дойлідства другой паловы XIX – пачатку XX стст. У шырокім ёўрапейскім кантэксце быў прааналізаваны распад класічнай сістэмы планіроўкі і зношнія вырашэння сакральнай архітэктуры (1840-я гг.) і фарміраванне шматлікіх эклектычных напрамкаў з другой паловы XIX ст. Аўтар даволі падрабязна разглядае стылявыя кампазіцыйныя дэталі і формы помнікаў, вырашаных у рэчышчы новай архітэктуры.

А.І. Лакотка дае дэтальнае вызначэнне чатырохчастковага ўзорнага прынцыпа пабудовы храмавых помнікаў, да якіх адносіць зруйнаваную ў пачатку 1933 г. Росіцкую Свята-Еўфрасіннеўскую царкву. У даследаванні яскрава адлюстравана роля дойліда У.Ф. Коршыкаў і мастацкая спецыфіка вырашэння яго твораў, сярод якіх можна пазначыць і Свята-Еўфрасіннеўскі храм в. Сакалішча.

Даследчык А. Маладзечкін у супрацоўніцтве з мясцовымі краязнаўцамі Верхнядзвіншчыны А.М. Бубала у 2004 г. выдаў ілюстраваны каліндар «Храмы Верхнядзвіншчыны» [17]. Побач з фотаілюстрацыяй кожнага храма (альбо яго макета) аўтар змясціў сціслую інфармацыю аб гісторычным лёссе сакральнага помніка. У другім сваім творы «Храмы и монастыри Полацкай епархии» даследчык паспрабаваў ахапіц і належным чынам адлюстраваць (хоць схематычна) усе праваслаўныя манастыры, храмы, капліцы, малітоўныя дамы, збудаваныя ў межах сучаснай Полацкай епархii. У дакладна складзеным аўтарскім спісе стручных храмаў мы знайшлі дзве царквы працападобнай Еўфрасінні, узведзеных у в. Сакалішча Расонскага і Росіца Верхнядзвінскага р-наў. Калі ў дачыненні да Росіцкага храма даследчык падае фотаздымак зруйнаванага каркаса, то месцаходжанне рэшткаў царквы працападобнай Еўфрасінні ў в. Сакалішча нават дакладна не высветлена.

Пры напісанні дысертатыўнага даследавання быў выкарыстаны рэгіянальны перыядычны друк канца XIX – пачатку XX стст. – «Полацкія епархіяльныя ведамасці» (1895, 1898, 1902 гг.). Як вядома, у лік карэспандэнтаў газеты ўваходзілі мясцовыя прыходскія святары, якія вельмі падрабязна і дэтальна адлюстроўвалі жыццё прыхода і царквы. Так, артыкул сакалішчанскага прыходскага святара А. Кавалёва «Освящённый новый Казаковский храм Соколицкого прихода, Полоцкого уезда» [13] адкрывае даўно забытыя старонкі ў існаванні Свята-Еўфрасіннеўскага храма в. Сакалішча ў адзінстве з прыпісным храмам Казакоўскай Божай Маці. Так, аўтар падрабязна тлумачыць прычыну разбурэння сакральнага будынка, які ў 1892 г. быў літаральна знишчаны пажарам падчас недарэчнага правядзення рамонтных работ. Толькі ў 1902 г., як даводзіць святар, помнік адрадзіўся па праекту епархіяльнага дойліда У.Ф. Коршыкаў. Так, Свята-Еўфрасіннеўскі храм мае дзве даты «нараджэння» – сярэдзіна 1840-х гг. і непасрэдна 1902 г., які даследчыкі памылкова пазначаюць як першапачатковы.

Сучасны друкаваны орган епархii, адноўлены ў 1992 г. падчас кіраўніцтва полацкага епіскапа Глеба (Савіна), змяшчае шэраг аглядных публікаций-нарысаў інакінь Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра [5, 23, 29]. Дарэчы, пры непасрэдным супрацоўніцтве з праваслаўнымі выдавецтвамі («Вінноград», «Орех») дасведчаныя манахіні складаюць кнігі, буклеты, паштоўкі, якія даволі падрабязна асвятляюць гісторыю станаўлення і развіцця сакральных помнікаў-складаючых Полацкай жаночай абіцелі [16, 18].

Сучасны стан гісторычнай навукі дазваляе на аснове прыцягнення раней невядомых матэрыялаў значна павысіць узровень нашых ведаў па гісторыі існавання храмавых пабудоў Полацкай епархii.

Пры вывучэнні гісторыі рэлігійнага жыцця, гаспадарчай дзейнасці Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра былі прыцягнуты дакументальныя крэйніцы канца XIX – пачатку XX стст. – матэрыялы фондаў Нациянальнага гісторычнага архіва Беларусі і Мінска (НГАБ) (Ф. 2503, 2563) і Расійскага дзяржаўнага гісторычнага архіва (РДГА) (Ф. 799). Гэта фармулярныя ведамасці аб Полацкім Спаса-Еўфрасіннеўскім жаночым манастыры першага класа, складзеныя за 1909, 1912 гг., страхавыя ацэначныя матэрыялы храма працападобнай Еўфрасінні ў в. Росіца і г.д.

Гісторыя

Да больш дэталёвага раскрыцця асаблівасцей забудовы і планавання манастырскага ансамбля з 1917 па 2008 гг. і гістарычнага развіцця прыходскіх Свята-Еўфрасіннеўскіх храмаў былі выкарыстаны матэрыялы Занальнага дзяржаўнага архіва ў г. Полацку (ЗДА ў г. Полацку) (Ф. 51, 54, 86, 104, 129, 658, 686, 1221). Гэта пратаколы паседжанняў аблыванкама, выканкама Полацкага гарадскога Савета, Дрысенскага райвыканкама з рашэннямі і некаторымі матэрыяламі, статут і спісы членаў Бароўскай і Росіцкай праваслаўнай цэркве, дакументы аб выкананні заканадаўства аб рэлігійных культах (спіскі, інфармацыйныя звесткі, ліставанне і інш.), планы работы і справаздачы Камісіі па ахове помнікаў старыны і маствацтва. У фондах (Ф. 1221) Валынецкага і Дрысенскага райвыканкамаў ЗДА г. Полацка захаваліся справы рэлігійных таварыстваў, якія дзеянічалі ў 1920-я гг. Пасляваенны перыяд у гісторыі праваслаўя на Віцебшчыне раскрываюць дакументы фондаў Упаўнаважанага Савета па спраўах Рускай праваслаўнай царквы пры Савеце Міністраў СССР, які са снежня 1965 г. быў ператвораны ў Савет па спраўах рэлігіі пры Савеце Міністраў СССР (фонды № 1439, 4131).

У далейшым выявічэнні і асэнаванні існавання сакральных пабудоў праваслаўнага культу Полацкай епархіі ў перыяд савецкай гісторыі быў разгледжаны шэраг матэрыялаў Дзяржаўнага Архіва Віцебскай вобласці (ДАВВ) (Ф. 159, 332, 10051, 10061, 1439, 1821, 2820, 4131). Звесткі, якія ў нейкай ступені закранаюць гісторыю праваслаўнай царквы ад 1918 г. сустракаюцца ў фондзе № 332 Віцебскага епархіяльнага ўпраўлення.

ЛІТАРАТУРА

1. Альбицкий, В. Полоцкий Спас-Ефросиньевский монастырь / В. Альбицкий. – Витебск: Губернская Типо-Литография, 1897. – 12 с.
2. Антонава, Т. Полацкі манастыр сёння і заўтра, альбо Чаму беларусы ператвараюць свае святыні ў сметнікі / Т. Антонава / Звязда. – 1999. – 18 сакавіка. – С. 12.
3. Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславян. і ёўрап. кантэксле / А.І. Лакотка [і інш.]; навук. рэд. А.І. Лакотка. – У 4 т. Т. 3, кн. 2. Другая палова XIX – пачатак XX ст. – Мінск: Беларус. навука, 2007. – 549 с.
4. Без-Корніловіч, М.О. Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии / М.О. Без-Корніловіч. – Спб.: Типография III отд. Собственной Е.И.В. канцелярии, 1855. – 355 с. 4
5. Богоизбранный сосуд Святого Духа // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1995. – № 6. – С. 1 – 3.
6. Борун, Е.Н. Полоцкий Спасо-Ефросиньевский женский монастырь: Век XX / Е.Н. Борун // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. – 2005. – № 7. – С. 17 – 21.
7. Габрусь, Т.В. Мураваныя харалы: Сакральная архітэктура беларускага барока / Т.В. Габрусь. – Мінск: Ураджай, 2001. – 287 с.
8. Дедюро, Л. С Богом в душе и любовью в сердце / Л. Дедюро / Віцебскі рабочы. – 2006. – № 67. – С. 3.
9. Довгялло, Д.И. Памяці настоятельницы Полоцкага Спасо-Евфросиньевского монастыря игумении Евгении (Говорович) / Д.И. Довгялло. – Віцебск, 1900. – 18 с.
10. Довгялло, Д.И. Полоцкая епархия к 1903 г. / Д.И. Довгялло. – Віцебск, 1903. – 106 с.
11. Дубровский, М. Полоцкая Спасо-Евфросиньевская женская обитель / М. Дубровский. – СПб., 1910. – 27 с.
12. Зорин, Н. Минувшее и настоящее г. Полоцка: К торжеству перенесения мощей пресвятої Евфросиніи из Киева в Полоцк: Краткий исторический очерк / Н. Зорин. – Полоцк, Тип. Х.В. Клячко, 1910. – 36 с.
13. Ковалёв, А. Освящённый новый Казаковский храм Соколицкого прихода, Полоцкаго уезда / А. Ковалёв // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1902. – № 19. – С. 811 – 818.
14. Кулагін, А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусі / А.М. Кулагін. – Мінск: БелЭн, 2001. – 328 с.
15. Кулагін, А.М. Эклектыка: Архітэктура Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX стст. / А.М. Кулагін. – Мінск: Ураджай, 2000. – 304 с.
16. Матушка Евгения: Памяці настоятельницы Полоцкаго Спасо-Евфросиньевского монастыря игумении Евгении (Говорович). – Мінск: Віноград, 2000. – 64 с.
17. Молодечкин, О.В. Храмы Верхнедзвінщины / О.В. Молодечкин. – ТОППРИНТ, 2004. – 15 с.
18. Монастырь у церкви Спаса: Полоцкий Спасо-Евфросиньевский монастырь с древности до наших дней. – Мінск: Орех, 2007. – 136 с.
19. Пішчулёнак, М. Пра час, калі здымалі званы / М. Пішчулёнак / Бел. мініўшчына. – 1997. – № 6. – С. 16 – 19.
20. Пішчулёнак, М. Становішча праваслаўнай царквы на Віцебшчыне ў 1917 – 1990 гадах / М. Пішчулёнак / Беларускі горад у часе і прасторы: 500 год Полацкай магдэбургіі: зб. навук. прац. – Наваполацк: ПДУ, 2001. – Наваполацк – Мінск, 2001. – С. 156 – 167. 171
21. Пішчулёнак, М. Ціхі прытулаў, або чацвёртае адраджэнне: Аб гісторыі Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага жаночага манастыра / М. Пішчулёнак // Беларуская мініўшчына. – 1995. – № 6. – С. 26 – 29.
22. Пакульневіч, Я. Служым адной мэце / Я. Пакульневіч / Дзвінская праўда. – 1999. – № 15 – С. 3.
23. Полоцкий Спасо-Евфросиньевский женский монастырь // Полоцкие епархиальные ведомости. – 1999. – № 7. – С. 1 – 2.
24. Сапунов, А.П. Очерк исторических судеб православия и русской народности в Белоруссии вообще и Полоцкой епархией в частности / А.П. Сапунов. – Віцебск: Губ. тип., 1910. – 28 с.

25. Сапунов, А.П. Памятники времен древних и новейших в Витебской губернии / А.П. Сапунов. – Витебск, 1903. – 97 с.
26. Сапунов, А.П. Полоцкий Спасо-Ефросиньевский девичий монастырь / А.П. Сапунов. – Витебск, 1888. – 11 с.
27. Сапунов, А.П. Река Западная Двина: Историко-географический очерк / А.П. Сапунов. – Витебск, 1893. – 612 с.
28. Сарабьянов, В.Д. Спасо-Преображенская церковь Евфросиньева монастыря и ее фрески / В.Д. Сарабьянов. – М.: Северный паломник, 2007. – 176 с.
29. Святая обитель // Полоцкие епархиальные ведомости. – 2007. – № 4, 5. – С. 4 – 6.
30. Селицкий, А.А. Живопись Полоцкой земли XI – XII вв. / А.А. Селицкий. – Минск: Навука і тэхніка, 1992. – 173 с.
31. Сементовский, А.М. Белорусские древности / А.М. Сементовский. – Спб., 1890. – 136 с.
32. Слюнченко, В.Г. Архитектурные памятники Полоцка / В.Г. Слюнченко. – Минск: Полымя, 1988. – 44 с.
33. Слюнькова, И.Н. Монастыри восточной и западной традиций: Наследие архитектуры Беларуси / И.Н. Слюнькова. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 600 с.
34. Старкова, Н. Полоцкий женский монастырь в XIX веке / Н. Старкова // Беларускі горад у часе і прасторы: 500 гадоў Полацкай магдэбургії: зб. навук. прац. – Наваполацк: ПДУ, 2001. – С. 252 – 258.
35. Старкова, Н. Спасо-Евфросиньевский монастырь: История Полоцкого монастыря / Н. Старкова // Витебский курьер. – 2000. – № 68. – С. 4.
36. Трацяк, І.Д. Рэлігійнае жыццё Дрысеншчыны / І.Д. Трацяк // Дзвінская праўда. – 1998. – № 65 – С. 4.
37. Улинович, Н.С добротой и верой в сердце / Н. Улинович // Віцебскі рабочы. – № 2. – 2010. – С. 22.
38. Усова, М. Школа любви и святого слова / М. Усова // Віцебскі рабочы. – 2009. – № 93. – С. 24.
39. Церашчатава, В.В. Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр / В.В. Церашчатава, Т.І. Чарняўская // Энцыкл. гісторыі Беларусі: у 6 т.; рэдкал. Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1999. – Т. 5: М – Пуд. – С. 399 – 402.
40. Шейкин, Г.Н. Полоцкая епархия: Историко-статистическое обозрение / Г.Н. Шейкин. – Минск: Белорусское православное братство трех виленских мучеников, 1997. – 96 с.
41. Ярашэвіч, А. Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр / А. Ярашэвіч // Рэлігія і царква на Беларусі. – Мінск: «Беларуская энцыклапедыя», 2001. – С. 257 – 258.

ШЛЯХЕЦКАЯ ЭЛІТА ПОЛАЦКАГА ВАЯВОДСТВА Ў ПАНАВАННЕ АЎГУСТА III (1736 – 1763 гг.)

канд. гіст. навук А.У. МАЦУК
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск)

Шляхецкая эліта Полацкага ваяводства XVIII ст. не знаходзілася ў цэнтры ўвагі айчынных і замежных даследчыкаў. Увогуле інфармацыя пра Полацкае ваяводства XVIII ст. вельмі рэдка трапляла ў гістарычныя даследванні. Кароткая інфармацыя пра полацкі соймік і абраных на іх дэпутатаў і паслоў утрымліваецца толькі ў манаграфіях польскіх даследчыкаў Уладзіслава Канапчынскага [1], Марыі Чэппе [2]. У сваіх даследваннях мне, таксама, прыходзілася закранаць некаторыя аспекты дзеянасці шляхецкай эліты Полацкага ваяводства [3; 4; 5; 6; 7].

Нам удалося выявіць, што ў Полацкім ваяводстве ў панаванне Аўгуста III у грамадска-палітычным жыцці ў рознай ступені прымалі наступныя шляхецкія роды: Корсакі Бабыніцкія, Корсакі Удзельскія, Корсакі Залескія, Корсакі Галубіцкія, Грабніцкія, Гласкі, Шчыты, Шчыты Забельскія, Свалынскія, Пжысецкія, Зяновічы, Буйніцкія, Рэўты, Сяліцкія, Рыпінскія, Падбіненты, Падвінскія, Абрампальскія, Сялявы, Жабы, Жукі, Пакашы, Войны, Кубліцкія, Касажэцкія, Бабятынскія, Шалухі, Махімовічы, Карэйвы, Шышкі, Цяпінскія, Сумарокі, Сіпайлі, Гушчы, Казакевічы, Будзькі, Спрыядановічы, Канопкі, Глушаніны, Храпавіцкія, Шпакоўскія, Цеханавецкія, Тышкевічы, Лапацінскія, Спінкі, Сяліцкія, Есманы, Медунецкія, Сушинскія, Герцыкі, Ласоўскія, Лянкевічы, Мяніцкія, Сакалоўскія. Сярод гэтых родаў значымі ўплывамі валодалі толькі некаторыя: Корсакі Бабыніцкія, Корсакі Удзельскія, Корсакі Залескія, Грабніцкія, Гласкі, Шчыты, Свалынскія, Пжысецкія, Зяновічы, Буйніцкія, Сяліцкія, Рыпінскія, Сялявы, Жабы, Пакашы, Храпавіцкія, Падбіненты, Тышкевічы, Лапацінскія. Прычым з апошніх чатырох гэта былі не роды, а толькі пэўныя шляхеты: Яўстах Храпавіцкі, Крыштаф Тышкевіч, Юзаф Падбінента і Мікалай Тадэвуш Лапацінскі. Такім чынам, застаецца пятнадцатць родаў. Менавіта яны складалі мясцовую эліту і іх прадстаўнікі займалі асноўныя ўрадніцкія пасады. У гістарыяграфіі прынята лічыць, што знаходжанне прадстаўнікоў таго ці іншага рода ва ўрадніцкай эліце дае магчымасць ацаніць яго значэнне ў ваяводстве.

Галоўнай асаблівасцю Полацкага ваяводства ў парадунні амаль з усімі ваяводствамі ВКЛ (акрамя Віцебскага ваяводства) было тое, што мясцовы ваявода тут адразу не прызначаўся каралем, а спачатку абраўся на элекцыйным сойміку і толькі потым выбрар шляхты зацвярджаўся каралем. Урад полацкага ваяводы ў пана-